

Паважаныя калегі!

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ АКАДЭМІЯ НАВУК БЕЛАРУСІ
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ
ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ

Запрашаюць прыняць удзел у Міжнароднай навуковай канферэнцыі

**СТАТУТ 1588 г: ЗАКАНАДАЎЧЫЯ ГАРАНТЫ
СУВЕРЭНІТЭТУ ВКЛ**

Праблемы для абмеркавання:

- гістарычныя перадумовы і распрацоўка Статута ВКЛ 1588 г.;
- дзяржаўны суверэнітэт у палітычнай і прававой думцы;
- дзяржаўныя інстытуты Вялікага Княства Літоўскага;
- эвалюцыя прававой сістэмы ВКЛ і палітычныя эліты;
- судовая сістэма і судаводства у ВКЛ;
- выдавецкая дзейнасць у ВКЛ, выданне заканадаўчых актаў;
- гістарыяграфія, археаграфія і крыніцазнаўства;
- мова Статутаў ВКЛ і іншых прававых актаў.

Час правядзення канферэнцыі **12 кастрычніка 2018 г.**

Плануемае месца правядзення канферэнцыі г. **Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі.**

Заяўкі на ўдзел у канферэнцыі прымаюцца па электроннай пошце: dounar_zagor@mail.ru да **12 верасня 2018 г.**

У заяўцы паведамляецца імя, імя па бацьку і прозвішча дакладчыка, яго навуковая ступень і званне, назва ўстановы, якую прадстаўляе дакладчык і яго пасада, назва даклада, кантактны тэлефон, e-mail. Студэнтам і магістрантам разам з заяўкай неабходна даслаць тэзісы даклада (да 2000 знакаў) і водгук навуковага кіраўніка. Замежных удзельнікаў просім паведаміць пра неабходнасць візавай падтрымкі.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору дакладаў для выступлення і публікацыі. Пацвярджэнне аб удзеле ў канферэнцыі будуць дасланы да **26 верасня 2018 г.**

Рабочыя мовы канферэнцыі: беларуская, руская, польская.

Матэрыялы канферэнцыі будуць апублікаваны. Тэксты прадстаўляюцца ў аргкамітэт па электроннай пошце да **12 лістапада 2018 г.** Патрабаванні да формы і аб'ёма тэкстаў дакладаў: электронны варыянты не болей за 40 000 знакаў, спасылкі пастаронкавыя, нумарацыя спасылак на кожнай старонцы. Першая спасылка на публікацыю даецца цалкам (аўтар, назва, месца і год выдання, старонкі), у наступнай спасылцы месца і год выдання не падаюцца.

Кантакт: 220072, г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі. Тэл. (+375 17) 284-14-09, факс (+375 17) 284-18-70; Доўнар Аляксандр Барысавіч, e-mail: dounar_zagor@mail.ru.

Камандзіровачныя выдаткі за кошт камандзіруючага боку.

Аргкамітэт канферэнцыі